

Даніловіч, М.А. Аспекты этналінгвістычнага вывучэння рэгіянальнай тапаніміі на стадыі збірання / М.А.Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітета імя Янкі Купалы. Серыя 3 «Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія». – 2011. – № 3. – С.

УДК 811.161.3'373.211.1

М.А.Даніловіч

Аспекты этналінгвістычнага вывучэння рэгіянальнай тапаніміі на стадыі збірання

Статья посвящена новому направлению в изучении топонимии – этнолингвистическому. Определяется объект этнолингвистического анализа топонимии, обращается внимание на семантическую неупорядоченность терминов *этнотопоним*, *этнотопонимия*, *этнотопонимика*. На конкретных фактах, собранных автором преимущественно в пределах Гродненщины, рассматриваются основные аспекты исследования топонимии в этнолингвистическом плане, затрагивающие лингвистическое и экстралингвистическое начало в их неразрывной взаимосвязи. Адресуется в первую очередь собирателям топонимического материала с ориентацией на комплексное его изучение.

Ключевые слова: этнолингвистика, этнотопонимика, денотативный, лексико-семантический, деривационный, парадигматический, историко-этимологический, фольклористический аспекты исследования топонимии.

Беларуская тапанімія як лінгвістычная навука дасягнула значных поспехаў у сваім развіцці. Абследаваны многія тапанімічныя ландшафты, собраны значны фактычны матэрыйял, выдадзены дзесяткі тапанімічных слоўнікаў, апублікованы шэраг манаграфій, артыкулаў, дапаможнікаў, абаронены кандыдацкі і доктарскія дысертацыі. Тым не менш, перад тапанімікай стаіць яшчэ шмат традыцыйных навырашаных задач. Напрыклад, і сёння актуальным застаецца збіранне мікратапанімічнага матэрыйялу і апублікаванне яго ў выглядзе рэгіянальных слоўнікаў. Надзённасць гэтага тлумачыцца тым, што ў выніку розных сацыяльна-дэмографічных працэсаў адбываецца разбурэнне беларускай вёскі. Многія населенныя пункты перасталі існаваць ці знаходзяцца на мяжы знікнення. Разам з гэтым знікае шматлікі пласт тапаніміі, які фарміраваўся цягам стагоддзяў. І калі яго не занатаваць цяпер, то праз колькі часу гэта зрабіць будзе складана, а ў многіх выпадках немагчыма.

У апошнія гады пачаў складвацца новы кірунак даследавання тапаніміі – этналінгвістычны. Звязана гэта з развіццём этналінгвістыкі – навукі, якая пашырае абсяг сваіх інтарэсаў, у межах якой пачынаюць складвацца асобныя адгалінаванні: этналексікалія, этнафразеалогія, этнатапаніміка і інш.

Тапанімія вельмі ўдзячны матэрыйял для этналінгвістычнага аналізу, таму што яна цесна звязана з традыцыйнай духоўнай культурай этнасу. Як слушна заўважае В.П.Лемцюгова, «у якім бы аспекте ні вывучаліся тапонімы, іх нельга ўяўіць у адрыве ад сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі грамадства, ад яго культурных каранёў. На ўсіх этапах лёс тапонімаў вызначаецца формай сацыяльнай арганізацыі, характеристамі грамадскіх і вытворчых адносінаў, асаблівасцямі сістэмы земляробства і землекарыстання» [1, с. 4-5].

Спецыяльных прац па даследаванні тапонімаў з этналінгвістычнага пункту гледжання ў айчынным мовазнаўстве пакуль няшмат. Напрыклад, у гэтым кірунку працуюць расійскія даследчыкі А.Л.Беразовіч, М.Э.Рут, А.Ф.Клаўскас, беларускія М.П.Антропаў, Т.М.Аліферчык, Т.І.Сінкевіч. Найбольш значнымі можна лічыць манаграфічныя даследаванні А.Л.Беразовіч [2], Т.М.Аліферчык [3].

Паколькі этнатапаніміка як раздзел этналінгвістыкі яшчэ толькі пачынае складвацца, многія яе асновавызначальныя пытанні тэарэтычнага і практичнага характару яшчэ нявырашаныя, нераспрацаваныя.

Перад этнатапанімістам з самага пачатку навуковых пошукаў паўстае пытанне, якія тапонімы падыходзяць для этналінгвістычнага аналізу. Ці павінна быць нейкая іх выбарка, ці ўсе яны вартыя ўвагі? Слушнымі з'яўляюцца меркаванні даследчыкаў, што ў адрозненне ад апелятыўнай лексікі «ў адносінах да тапанімічнага матэрыялу пад аб'ектам этналінгвістычнага даследавання трэба, магчыма, разумець усю тапанімію» [4, с. 348], таму што ўесь аманастычны матэрыял характарызуецца «высокім узроўнем «мадуліруемасці», што сведчыць аб усталяванасці норм узуалізацыі, і кансерватызмам традыцыйных тапанімічных мадэляў» [2, с. 17]. Кожны тапонім уяўляе сабой этналінгвістычную каштоўнасць, бо змяшчае у сабе пэўную культурна-гісторычную інфармацыю.

Адзінкай этнатапанімікі, такім чынам, выступае любы тапонім, які ў гэтым выпадку набывае статус этнатапоніма (параўн.: у этналексікалогіі – этналексема, у этнафразеалогіі – этнафразема, ці этнафразеалагізм), а сукупнасць этнатапонімаў складае этнатапанімію.

Традыцыйна пад этнатапонімам разумелі ўласную назvu геаграфічнага аб'екта, утвораную ад этноніма – агульной назvu этнічнай супольнасці. З станаўленнем і развіццём этнатапанімікі відавочна, што паняцце этнатапоніма набывае іншы сэнс у парашунні з ранейшым. Перад вучонымі стаіць задача тэрміналагічнага размежавання гэтых двух паняццяў. На першым часе магчыма ужыванне тэрміна з двума значэннямі, аднак у далейшым неабходна тэрміны *этнатапонім*, *этнатапанімія* ў іх ранейшым значэнні замяніць іншымі тэрмінамі.

Асноўная мэта этналінгвістычнага аналізу тапонімаў – выяўленне ў іх інфармацыі аб духоўнай культуры народа [2, с. 9]. Змест этнакультурнай інфармацыі «ёсць сістэма ведаў, уяўленняў, адзнак, што апісваюць з'явы ўнутранага і зовнешняга свету, якія маюць маркіроўку пры кадзіраванні ў мове і іншых сферах культуры» [2, с. 23]. Зыходзячы з гэтага, можна вылучыць шэраг аспектаў этналінгвістычнага даследавання тапонімаў пэўнага рэгіёну, якія закранаюць і самі моўныя адзінкі як прадмет духоўнай культуры, і адлюстраваныя ў іх з'явы пазамоўнай рэчаіснасці. Ведаць хаця б «інвентар» гэтых аспектаў неабходна этналінгвісту ўжо на самай элементарнай стадыі даследавання – пры збіранні, фіксацыі тапанімічнага матэрыялу (айконімаў, гідронімаў, мікратапонімаў). Арыентаванасць у іх дапаможа больш поўна і комплексна выявіць этналінгвістычную інфармацыю, якая «закадзіравана» ў кожным тапоніме, каб пасля даць ёй грунтоўнае навуковае тлумачэнне.

Пасправаюм абазначыць гэтыя аспекты, адрасуючы насы разважанні ў першую чаргу збіральнікам тапаніміі ў палявых умовах. У якасці фактычнага матэрыялу выкарыстаны тапонімы, запісаныя аўтарами пераважна на тэрыторыі Гродзеншчыны і ў большай ступені на тэрыторыі роднага Гродзенскага раёна.

1. Дэнататыўны аспект – выяўленне значэння тапонімаў, г. зн. вызначэнне аб'екта наминацыі. Для збіральніка важна мець праграму, якая арыентуе, што шукаць, якія прыродна-геаграфічныя рэаліі могуць мець аманастычныя абазначэнні. Для пошукаў у Беларусі, улічваючы яе прыродна-геаграфічныя ўмовы, можна прапанаваць наступныя прыкладныя аптычальнікі:

Населеныя пункты

1. Назва населенага пункта (хутара, вёскі, мястэчка і г.д.), афіцыйная і мясцовая, калі яна ёсць, раён і вобласць з улікам сучаснага адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу. Ці была ў мінулым іншая назва і ў сувязі з чым адбылася змена назвы?

2. Як называюцца часткі населенага пункта, вуліцы, плошчы, сады, базары і іншыя дробныя геаграфічныя аб'екты?

3. Ці ёсць паблізу населенага пункта рэшткі гарадзішчаў, развалінаў, крэпасцяў, валоў, ірвоў, як яны называюцца?

4. Назвы суседніх населеных пунктаў, у тым ліку і тых, што цяпер не існуюць. Што вядома пра іх паходжанне?

Пачынаючы з гэтага пункта і далей пры апісанні геаграфічнага аб'екта варта ўказаць яго месцазнаходжанне ў адносінах да асноўнага населенага пункта (з улікам напрамку на поўнач, поўдзень і г.д. і прыкладнай адлегласці ў кіламетрах).

Рэльеф

5. Як называюцца горы, пагоркі, іх вяршыні, цясніны, хрыбы, перавалы?

6. Назвы далінаў, нізінаў, раўнінаў.

7. Як называюцца курганы, схілы, яры, іншыя элементы мясцовага рэльефу?

8. Назвы пячораў, падземных хадоў, шахтаў, кар'ераў, акопаў, дарогаў.

Сельскагаспадарчыя ўгоддзі

9. Назвы ніваў, лугоў, палёў і асобных іх частак.

10. Як называюцца выганы, пашы, папары і іншыя ўчасткі неапрацаванай зямлі?

Лясныя ўгоддзі

11. Як называюцца урочышчы, лясы, асобныя лясныя ўчасткі (паляны, бары, гай, узлескі, лесапаркі, лесапалосы і іншыя геаграфічныя аб'екты, звязаныя з мясцовай флорай)?

12. Назвы запаведнікаў і заказнікаў.

13. Як называюцца масівы кустоў і дробналесяў?

Вадаёмы

14. Як называюцца рэкі, рэчкі, ручай, што працякаюць на абследаванай тэрыторыі. Указаць, адкуль яны бяруць пачатак, куды ўпадаюць (пры неабходнасці і магчымасці: даўжыню, шырыню, глыбіню, хуткасць цячэння, колер вады, характеристар рэчышча, дна, берагоў (гліністая, пясчаная, камяністая, ілістая, топкія), асаблівасці поплава – шырокі, вузкі, балоцісты).

15. Якія назвы маюцца рэчышчы перасохлых рэчак і ручаёў?

16. Назвы крыніцаў.

17. Назвы канаваў, каналаў, пратокаў, рукавоў.

18. Назвы стаячых водаў: балотаў, азёраў, сажалак (ставаў), тарфянішчаў і г. д.

19. Назвы астрравоў, паўастрравоў, косаў, мысаў.

20. Назвы плёсаў, парогаў, перакатаў, меляў, вадаспадаў, асобных участкаў берага, прыбярэжных стромаў, заліваў, ліманаў.

21. Як называюцца рыбалоўныя тоні, месцы для купання?

Шляхі зносін

22. Як называюцца дарогі, вуліцы, пераправы, брады, прыстані, масты, грэблі?

Тапонімы паводле свайго значэння атрымалі тэрміналагічную дыферэнцыяцыю. Прывядзём некаторыя тэрміны, якія замацаваліся і шырока выкарыстоўваюцца ў науцы: *тапонім* – назва любога прыродна-геаграфічнага аб'екта, *макратапонім* – назва буйнога прыродна-геаграфічнага аб'екта, *мікратапонім* – назва дробнага прыродна-геаграфічнага аб'екта (урочышча, поля, сенажаці і інш.), *айконім* – назва населенага пункта, *аронім* – назва гары, пагорка, асаблівасці рэльефу, *драмонім* – назва шляхоў зносін, *гадонім* – назва лінейнага аб'екта, *гідронім* – назва воднага аб'екта, *мікрагідронім* – назва невялікага воднага аб'екта (сажалкі, крыніцы, ручая і інш.), *лімнонім* – назва возера, *патамонім* – назва ракі, рэчкі, *гелонім* – назва балота, забалочанай мясціны.

2. Лексічна-семантычны аспект – вызначэнне семантыкі тапаасноў. Ён уяўляецца найбольш важным у этнатапаніміцы, паколькі значэнні матывавальных апелятываў нясуть рознабаковую этнакультурную інфармацыю «аб этнічнай гісторыі народа, сацыяльным укладзе, матэрыяльнай і духоўнай культуры» [3, с. 5].

Паводле матывавальных асноў тапонімы дзеляцца на пэўныя тэматычныя ці лексічна-тэматычныя групы. Усе яны аб'ядноўваюцца ў два вялікія тыпы: 1) адапелятыўныя тапонімы, 2) аднамастычныя тапонімы.

Адапелятыўныя тапонімы ўтвораны на аснове агульных назваў і ў сваю чаргу распадаюцца на групы і падгрупы, матываваныя, напрыклад:

1) прыродна-геаграфічныя лексікай, што абазначае: а) рэльеф: -увышаныя формы рэльефу (*Козій хрыбет*, *Крывая гара*, *Велька гара*); -раўніны і нізіны (*Глыбока даліна*), -асаблівасці глебы, паверхні зямлі: (п. *Сіняк*, п. *Смактун*, п. *Гліна*, *Здуха*); б) лясныя масівы, флору і фауну (л. *Бярэзнікі*, в. *Ельнікі*, п. *Бабро*); в) гідрааб'екты (воз. *Азярко*, б. *Багон*, б. *Алёс*, *Маркішовыя лужкі*);

2) лексікай, што абазначае вынікі дзеянасці чалавека: а) тыпы пасяленняў і жылля (в. *Навасёлкі*, в. *Калёня*); б) пабудовы, будаванні (л. *Леснічоўка*, л. *Гаёўка*, л. *Каплічка*); в) вытворчыя прадпрыемствы, промыслы, месцы гаспадарчага прызначэння (сн. *Загарадка*, п. *Фабрыка*, л. *Тартак*); г) шляхі зносін (дарогі, водныя пераправы, грэблі, масты) (л. *Каровячыя Сцежкі*, *Старая грэбля*, *Плыўучы мост*); г) месца распрацоўкі лесу пад поле, сенажаць (л. *Ляды*, в. *Дзертніца*, сн. *Выщерабак*, л. *Карчоўка*, п. *Палянка*); д) угноенныя участкі поля (п. *Пагнае*); е) падзельную зямлю (сн. *Замежсак*); ё) дадатковыя надзелы зямлі (п. *Рэзкі*); ж) канфігурацыю участка (п. *Клінкі*, п. *Рог*, б. *Круговінка*); з) зямельныя знакі (сн. *Граніца*, л. *Градкі*);

3) абстрактныя лексікай (л. *Шырыня*, в. *Пералом*);

4) рэлігійныя і міфалагічныя лексікай (воз. *Ксяндзова*, в. *Плябанішкі*, *Святое балота*, *Чортава азярко*);

5) саветонімамі (в. *Першамайск*, в. *Полымя*);

6) прыметнікамі са значэннем якасці, якія абазначаюць памер, выгляд, колер і інш. (сн. *Вяліка*, б. *Круглае*, воз. *Белае*, б. *Краснае*, воз. *Малочнае*);

7) этнонімамі (в. *Васарабы*, в. *Літвінкі*).

Аданамастычныя тапонімы ўтвораюцца ад уласных назваў і дзелянца на такія групы і падгрупы:

1) адтапанімічныя назвы, матываваныя: а) айконімамі (в. *Маркішы* > сн. *Маркішы*); б) мікратапонімамі (ур. *Гарачы Лес* > в. *Гарачы Лес*); в) гіронімамі (воз. *Доўгае* > в. *Прыдоўгае*);

2) адантрапанімічныя назвы, матываваныя: а) асабовымі імёнамі (л. *Макарыха*, *Францішкаво багно*, л. *Антонава Жыўніца*, *Тамарына дарога*); б) мянушкамі (п. *Бурмістраха*, л. *Шэндрыха*); в) прозвішчамі (ч. в. *Будзькі*, в. *Дарашкевічы*, в. *Маркішы*).

3. Структурна-дэрывацыйны аспект закранае такія пытанні, як будова, спосабы і сродкі ўтварэння тапонімаў. Паводле структуры тапонімы падзляюцца на простыя (б. *Камарэц*, р. *Котра*, кан. *Карты*), складаныя (в. *Навасёлкі*, п. *Мышалоз*), састаўныя (п. *Бярозаў Груд*, узг. *Буслова Кала*, л. *Бярозавы Слупец*).

Тыповыя спосабы ўтварэння тапонімаў – семантычны (х. *Ясень*, сн. *Вугал*, п. *Двор*), суфіксальны (в. *Гумнішка*, л. *Кабылячына*, п. *Кісялёўка*), прэфіксальны (п. *Падазярко*, бер. воз. *Падбярозка*, л. *Завозера*), прэфіксальная-суфіксальны (ч. в. *Задуб’е*, в. *Залесна*, сн. *Падлессе*), складанне (воз. *Антозяро*, воз. *Каньвозяро*, л. *Марцылюдка*).

Пры збіранні тапаніміі асаблівая ўвага звязана зца на спецыфічныя, рэгіянальныя спосабы і сродкі ўтварэння. Напрыклад, у гаворцы Парэцкага сельсавета Гродзенскага раёна бытуюць назвы тыпу п. *Навічыха*, сн. *Кудлачыха*, п. *Бурмістраха*. На першы погляд іх утварэнне можна зразумець як транстапанізацыю мянушак асоб жаночага полу (семантычны бязафіксны спосаб) (мян. *Навічыха* > п. *Навічыха*). Але на самай справе гэта суфіксальныя ўтварэнні ад прозвішчаў і мянушак мужчынскага роду *Новік*, *Кудлач*, *Бурмістр* з дапамогай тапафармантаў *-іха*, *-ыха*, *-аха*. Старыя мясцовыя жыхары, яшчэ памятаюць, што поле *Навічыха* належала *Новіку*, сенажаць *Кудлачыха* – *Кудлачу* і г. д.

4. Парадыгматычны аспект. Парадыгматычныя сувязі існуюць не толькі сярод апелятыўнай лексікі. Яны – жывая з'ява і сярод аманастыкі. Сутнасць яе – «утварэнне розных відаў онімаў ад якога-н. аднаго класа тапоніма» [5, с. 3]. Розныя класы онімаў выяўляюць неаднолькавыя парадыгматычныя магчымасці. Найбольшай актыўнасцю ў

гэтым плане харктарызуюцца айконімы. Можна адзначыць наступныя адайканімічныя парадыгматычныя ўтварэнні:

1) ад'ектонімы-прыметнікі ад назваў населеных пунктаў: *Новая Руда – наварудскі, Глушнева – глушненскі*. Бывае, што ў адносінах да пэўнага населенага пункта існуюць варыянтныя формы прыметнікаў. Пры палявым даследаванні тапанімі неабходна запісваць усе варыянты і адзначыць сярод іх найбольш пашыраны. Напрыклад, ад назвы в. *Гожа* утвараюць такія варыянты: *гожскі, гожанска, гожаўскі*. Часцей мясцовыя жыхары выкарыстоўваюць першы варыант *госкі* (літаратурнае напісанне – *гожскі*);

2) катайконімы – назвы жыхароў па імені населенага пункта: *Бершты – бяришчанін, бяришчанка, бяришчане; Дубінка – дубінскі* (чалавек), *дубінска* (жанчына), *дубінскія* (людзі). Нярэдка, акрамя нейтральных, выкарыстоўваюцца і эмацыянальна-ацэначныя катайконімы. Так, жыхароў в. *Глушнева* называюць *глушняўскі, глушняўска, глушняўскія*. А пры выказанні адмоўных адносінаў да жыхароў выкарыстоўваюць эмацыянальна зніжаныя формы: *глушнявяк, глушнявячка, глушнявякі*;

3) урбанонімы – уласныя назвы аб'ектаў унутры паселішча. Ад айконімаў часта ўтвараюцца гадонімы (разнавіднасць урбанонімаў) – найменні лінейных аб'ектаў. Так, у г. Гродна ёсць вуліцы *Віленская, Брэсцкая, Лідская, Азёрская шаша* (< в. *Азёры*), *Індуурская шаша* (< в. *Індура*). Падобныя найменні даюцца вуліцам і дарогам, якія скіраваны ў напрамку да пэўнага населенага пункта;

4) айконімы: в. *Новая Руда* > в. *Старая Руда*, в. *Бершты* > в. *Падбершты*, в. *Гожа* > в. *Новая Гожа*, в. *Белае* > в. *Падбелае*, в. *Парэчча* > м. *Парэчча*. Роднасныя айканімічныя назвы даюцца тым населеным пунктам, якія ўзніклі недалёка ад ранейшых паселішчаў і якія маюць паміж сабой цесныя этнічныя, сацыяльна-еканамічныя і інш. сувязі;

5) гідронімы – назвы гідрааб'ектаў, што знаходзяцца поблізу населенага пункта: в. *Хамуты* > рч. *Хамутоўка*, в. *Бершты* > *Берштаўскае возера*. Гэтая мадэль утварэння патамонімаў, лімнонімаў, гелонімаў у наш час з'яўляецца прадуктыўнай, асабліва ў адносінах да тых водных аб'ектаў, якія раней заставаліся безыменнымі;

6) мікратапонімы: в. *Асочнікі* > лес *Асочнікі*, х. *Гарбачоўшчына* > *Гарбачоўско поля*;

7) антрапонімы - часцей за ўсё мянушкі. Адайканімічныя мянушкі замацоўваюцца за перасяленцамі з іншага населенага пункта. Напрыклад, мужчына, які з суседніх вёскі *Новая Руда*, перасяліўся ў вёску *Бабіна*, атрымаў мянушку *Руднік*.

Парадыгматычныя гнёзды ўтвараюцца і ад іншых відаў тапонімаў, напрыклад гідронімаў, мікратапонімаў. У дыяхраниі паміж онімамі могуць складвацца няпростыя дэрывацыйныя адносіны і сувязі, парыўн.:

ур. Бабіна → б. Бабіна → сн. Бабіна

↳ в. Бабіна → воз. Бабіна
→ п. Бабіна
→ Бабінскі лес
→ Бабінска канава
→ Бабінска дарога
→ Бабінско возяро
→ Бабінскі раскоп (насыпная дарога)

Высвятленне дэрывацыйных ланцужкоў, пераходаў, паслядоўнасці дэрыватаў вымагае спецыяльнага гістарычнага даследавання, у тым ліку і аналізу архіўных дакументаў.

5. Гістарычна-этымалагічны аспект прадугледжвае вывучэнне 1) гісторыі аб'екта назвы і 2) гісторыі, паходжання непасрэдна самай назвы. Першое больш актуальнае пры даследаванні такога віду тапонімаў, як айконімы. Звесткі пра ўзнікненне населенага пункта, яго існаванне ў часе дапамагаюць высветліць, чаму так названа, якія гістарычныя змены зведала тапанайменне. Прыклад гістарычнай інфармацыі пра в. Рыбніца Гродзенскага раёна: «Назва вёскі ўказвае на тое, што ў ёй калісьці займаліся першаснай

апрацоўкай рыбы (па версіі В.А. Жучкевіча). Але сапраўднае паходжанне вёскі іншае. Гэтая вёска стаіць ля вытокаў у сучасныя часы амаль цалкам каналізаванага ручая, а калісьці – невялікай рэчкі Рыбніцы. Гэты каналізаваны ручай упадае ў аднайменнае возера каля мястэчка Азёры. Вёска пад назвой Руда Рыбніцкая, ці Сабалянская, упамінаецца ў 1641 годзе. У жніўні 1920 г. пражывала 110 чалавек. У 4 км ад вёскі археолагі знайшлі селішча перыяду жалезнага веку – Сярэднявечча (апошняя стагоддзі 1-га тысячагоддзя). У 2007 годзе – дамоў 73, агульная колькасць жыхароў – 176, непаўнагоддзя да 15 год – 32, працаздольнага ўзросту – 94, пенсіянераў 50» [6].

Высвятленне лінгвістычных і пазалінгвістычных вытокаў геаграфічных назваў няпростая задача, але да гэтага трэба імкнуцца ўжо ў працэсе зборання і аналізу матэрыялу.

Утваральнай асновай шэрагу тапонімаў выступаюць слова, якія ў старэлі ці наогул выйшлі з ужытку. Гэта і спрадвечнабеларускія, і запазычаныя з іншых моваў адзінкі. Напрыклад, назва вёскі *Маштальеры* – гэта тое самае, што па-беларуску *Канюхі* (*marstall* – слова сярэдневерхненемецкае, якое мела значэнне ‘старшы конюх’; назва возера *Лакно* – ад балтызма *laukininkas* ‘жыхар поля, селянін, земляроб’).

Важна занатаваць аповеды мясцовых жыхароў пра паходжанне назвы. Легенды пра ўзнікненне вёсак, рэк, азёраў могуць быць самыя розныя і часта не супадаць з навуковымі этымалагічнымі версіямі. Напрыклад, пра вёску Струбніца Мастоўскага раёна ад інфарманта запісаны такія звесткі: «Некалі ў лесе было многа звяроў, таму для тутэйшых жыхароў любімай справай было паляванне. Паляўнічыя трубілі ў ражкі, збіраючыся ў адно месца. Таму назва Струбніца пайшла ад слова трубіць». На самай справе ў аснове гэтай назвы – агульны назоўнік *струбніца* са значэннем ‘сцёк, роў’.

Параўнаем яшчэ: *Малькавічы* – «таму што раней у вёсцы былі маленькія хаткі»; *Каўбаскі* – «гэта гаворыць аб заможным жыцці нашых продкаў, у якіх не пераводзіліся на стале каўбасы»; *Свіслач* – «сюды перасяліліся людзі з Віслы»; *Цідовічы* – «назва пайшла ад польскага слова *cud*, адбылося зблытванне польскай літары *i* з рускай *и*»; Багушоўка – «праз гэтую мясцовасць Бог ішоў».

У савецкі час прыдумана нямала ідэалагізаваных этымалагічных тлумачэнняў, якія знайшлі сваё месца пераважна ў школьніх і сельсаветаўскіх этнографічных кутках і музеях. Так, пра паходжанне вёскі Дабраволя Свіслацкага раёна склалі такую небыль: «Вёска Дабраволя ўзнікла ў першай палове XVIII ст. У той час на Гродзеншчыне, якая ўваходзіла ў склад Рэчы Паспалітай, адбываліся шматлікія сялянскія выступленні за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне. Хаваючыся ад прыгнёту, сяляне ўцякалі ад сваіх памешчыкаў і феадалаў сюды ў пушчу. Прыкладна тады і ўзнікла ў дрымучым лесе пяцьшэсць хат, хат першых дабравольцаў».

З навукова-гістарычнага пункту гледжання гэтая легенда не вытрымлівае ніякай крытыкі. У Беларусі шмат назваў паселішчаў з коранем *вол(я)*. І заснавалі гэтыя паселішчы не ўцекачы-нявольнікі, а сяляне, якія асядалі на свободных нерасчышчаных участках зямлі і па гэтай прычыне атрымлівалі ад дзяржавы пэўныя ільготы, вызываючыся ад многіх прыгонных павіннасцей, лічыліся вольнымі.

Назуву вёскі *Шчорсы* Навагрудскага раёна спрабавалі звязаць з вядомым героям Грамадзянскай вайны М.Шчорсам. Нават у цэнтры вёскі помнік-бюст гэтым герою паставілі. Але сам М.Шчорс тут ніколі не быў і не ведаў, што такая вёска ў Беларусі ёсць.

Пры зборанні тапанімічнага матэрыялу неабходна занатоўваць усе этымалагічныя версіі, якія толькі існуюць. Далейшое вывучэнне пакажа, якая з іх найбольш адпавядае сапраўднасці, а якая створана фантазіяй народа ці асобных людзей. У шэрагу выпадкаў тлумачэнне інфарманта, жывога сведкі, з'яўляеца адзіна правільным і можа ўнесці карэктроўку ў спрошчанае ўяўленне пра ўтварэнне назвы. Напрыклад, аносна назвы лесу *Воўк* (каля вёскі Бабіна Гродзенскага раёна) тапаніміст без сумнення будзе даводзіць, што яна этымалагічна празрыстая, што гэта семантычнае ўтварэнне ад апелятыва *воўк* ‘дзікая драпежная жывёла сямейства сабачых’, што пазалінгвістычная матывація

тапоніма звязана з фактамі, якія мелі дачыненне да гэтай жывёлы ў гэтай мясціне. На самай справе вытокі оніма не такія прости, як здаецца на першы погляд. Паводле звестак інфарманта, паходжанне назвы звязана з анекдатычным выпадкам. Леснік рабілі ў лесе санрубку, выпілювалі выбракаваныя дрэвы. Па правілах тэхнікі бяспекі на дарозе паставілі шыльду з надпісам на рускай мове «Осторожно валка леса». Ляснік Аляксей Даніловіч дзеля жарту на шыльдзе закрэсліў у слове *валка* літару *a* і над ёю напісаў літару *o*, атрымалася слова *волка*. З надпісу выходзіла, што асцерагацца трэба ваўка лесу, які, напэўна, недзе тут жыве. Жарт атрымаў сацыяльную значнасць, і пасля гэтага лясны ўчастак пачалі называць словам *Воўк*.

Гістарычны аспект прадугледжвае выяўленне прычын варыянтнасці назваў, перайменавання паселішчаў ці іншых тапонімаў. Пры збіранні тапонімаў вельмі важна запісаць інфармацыю пра зніклыя населеныя пункты: што ўяўляла сабою паселішча, якія людзі ў ім жылі, чым займаліся, калі знікла, прычыны знікнення.

6. Фалькларыстычны аспект. Тапонімы (пераважна назвы населеных пунктаў) сустракаюцца ў фальклорных творах. Як правіла, такія творы маюць рэгіянальныя харектар, прывязаныя да пэўнай мясцовасці. Так, у в. *Бершты* Шчучынскага раёна запісаны фрагмент абраду «ваджэння казы», дзе ёсць такія слова: «Го-го, казёл-барада! Падзям да *Новага Двара*» (в. Новы Двор знаходзіцца за 10 км ад в. Бершты). Ці, напрыклад, у калыханцы:

Пайшоў коцік пад масток
Аж пад самы *Беласток*.
Ну а там, ля *Беластоку*,
Вір у рэчцы неглыбокі.
Скочыў коцік пад масток,
Злавіў рыбуку за хвасток.
(Міляваічы Маст. р-на)

Фальклорныя рыфмаванкі складаюцца як рэакцыя на пэўныя падзеі, што адбываліся ў вёсцы, у рэгіёне. Вось іранічнае выказванне, відаць, з нагоды няздзейсненай шлюбнай дамовы: «Авечка – з мястэчка, баран – з *Маркішоў*, авечка чакала, баран не прыйшоў». Факт крадзяжу жывёлы стаў матывам складання такога твора: «*Табала* ўкрала вала, *Рыдзялі* відзялі, сказаць *Завадцы*, што вол даўно ў с-цы».

У малых формах фальклору (прыказках, фразеалагізмах, устойлівых параўнаннях, абзываўніках, дражнілках, жартах, анекдотах і інш.) тапонімы могуць быць цэнтрам, асновай, на якой грунтуецца твор. Некаторыя прыклады.

У дачыненні да жыхароў в. *Дзертніца* ў суседніх вёсках выкарыстоўваецца эмаяніяльна-ацэначна знежаны катайконім *дзеркачэ*, які стаў асновай дражнілкі: «Дзеркачэ, дзеркачэ – дралі суку на пячэ».

Цікавымі з'яўляюцца айканімічныя іранізмы тыпу: «У *Мінску* жывуць па-съвінску»; «У *Брэсці* будзям торбамі трэсці»; «Па чом сыры ў *Мазыры*?»; «У *Нясьвіжы* людзі хіжы, а ў *Лашы* людзі нашы».

Вядомы так званыя адказныя формулы як жартоўная рэакцыя на зададзеное пытанне: «–Ты куды? – Да *Новай Руды*»; «–Дзе? – У *Новай Рудзе*».

На аснове тапонімаў узникла шмат фразеалагізмаў, напрыклад: *праз Наваградак* у *Бенявічы*, у *Вігушкі* *праз Дзярвенішкі* – ‘кружным, неапраўдана далёкім шляхам (ісці, ехаць)’; з *Ёдзіч*, з *Баяраў*, як з *Жодзішак*, з *Бялавічаў* *уцёк* – ‘дурны, неразумны’; *Гандзя з Дубна* – ‘нерастаропная, нехлямяжая, разяватая жанчына’; як у *Скоржык на вяселлі* – ‘моцна (шумець, расшумецца)’; *Гуры Мацкі Двор Гервяцкі* – ‘вялікую тэрыторыю, вялікую адлегласць (абысці, аб’ехаць)’.

Аналіз тапонімаў у кантэксьце фальклору дазволіць выяўіць дадатковыя сегменты іх функцыянування, этнакультурны патэнцыял гэтых адзінак у сферы мастацкай творчасці.

Вызначаныя аспекты вывучэння тапанімі – гэта пакуль што арыенцір у збіральніцкай, пошукавай справе. Кожны з аспектаў патрабуе асобнай глыбокай распрацоўкі з боку тэорыі і методыкі этналінгвістычнага аналізу тапонімаў.

СПІС УМОЎНЫХ СКАРАЧЭННЯЎ

б. – балота; бер. воз. – бераг возера; в. – вёска; воз. – возера; кан. – канава; л. – лес; мян. – мянушка; п. – поле; р. – рака; рч. – рэчка; сн. – сенажаць; узг. – узгорак; ур. – урочышча; х. – хутар; ч.в. – частка вёскі.

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

1. Лемцюгова, В.П. Тапонімы распавядаюць: навукова-папулярныя эцюды / В.П.Лемцюгова. – Мінск: Література и Искусство, 2008. – 416 с.
2. Березович, Е.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте / Е.Л.Березович. – Екатеринбург, 2005.
3. Аліферчык, Т.М. Тапанімія Заходняга Палесся ў этнолінгвістычным аспекте: аўтарэф. дыс. канд. філал. навук: 10.02.01 / Т.М.Аліферчык; Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск, 2011. – 19 с.
4. Аліферчык, Т.М. Этнолінгвістычныя даследаванні тапаніміі: метадалагічны аспект / Т.М.Аліферчык // Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. Мінск, 15-16 красавіка 2008 г.; Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск: Права і эканоміка, 2008. – С. 348–352.
5. Багамольнікаў, Н.А. Парадыгматычныя сувязі тапонімаў / Н.А.Багамольнікаў // Актуальныя вопросы славянской ономастики: материалы III Междунар. науч. конф. 6–7 октября 2006 г. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2006. – С. 3–8.
6. Перспектыва. – 2011. – № 25.

Паступіў у рэдакцыю

The article is devoted to a new trend in studying toponyms – an ethnolinguistic one. The object of ethnolinguistic analysis of toponyms is defined, attention is paid to semantic disarray of the terms *ethnotoponym*, *ethnotoponyms*, *ethnotoponymy*. The main aspects of studying toponyms ethnolinguistically based on the concrete facts collected by the author mainly within Grodno area are dealt with. These aspects touch upon both the linguistic and extralinguistic beginnings in their inextricable interconnection. The article is in the first place addressed to integrated study-oriented collectors of toponymic material.

Keywords: ethnolinguistics, ethnotoponymy, the denotational, lexico-semantic, derivational, paradigmatic, historical-etymological aspects of studying toponyms.